



## Belarusian (беларуская мова)

### Уступныя абраады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Госпада Ісуса  
Хрыста, і любоў да Бога, і  
Камунія Святога Духа быць з  
усімі вами.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце  
прывнаем свае грахі, і таму  
падрыхтуйцеся да святкавання  
святых таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу і  
вам, браты і сёстры, што я моцна  
зграшыў, у маіх думках і ў маіх  
словах, у тым, што я зрабіў, і ў  
тym, што мне не ўдалось зрабіць,  
Праз маю віну, Праз маю віну,  
Праз маю найбольш жорсткую  
віну; Таму я пытаюся ў  
блаславёнай Марыі, калі-небудзь,  
калі-небудзь, Усе анёлы і святыя,  
А ты, мае браты і сёстры,  
маліцца за мяне Госпаду, Богу,  
нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся  
над намі, даруй нам нашы грахі, і  
прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

## Catalan (Català)

### Ritus introductòries

Signe de la creu

En nom del Pare, i del Fill, i de  
l'Esperit Sant.

Amen

Salutació

La gràcia del nostre Senyor  
Jesucrist, i l'amor de Déu, i la  
comunió de l'Esperit Sant  
Estigueu amb tots vosaltres.

I amb el teu esperit.

Acte penitencial

Brethren (germans i germanes),  
reconeixem els nostres pecats, i  
així, prepareu -nos per celebrar  
els misteris sagrats.

Confesso a Déu Totpoderós i per  
a tu, els meus germans i  
germanes, Que he pecat molt, En  
els meus pensaments i en les  
meves paraules, En el que he fet  
i en el que no he fet, per culpa  
meva, per culpa meva, per la  
meva culpa més greu; Per tant,  
demano a la Santíssima Maria  
sempre, Tots els àngels i sants, i  
tu, els meus germans i  
germanes, Per pregar per mi al  
Senyor, Déu nostre.

Que Déu Totpoderós tingui pietat  
de nosaltres, Perdoneu -nos els  
nostres pecats, i porteu -nos a la  
vida eterna.

Amen

## Belarusian (беларуская мова)

### Кіры

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

**Хрыстос, злітуйцеся.**

Хрыстос, злітуйцеся.

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

### Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добрай волі.  
 Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе,  
 Мы дзякуем вам за вашу вялікую славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа, Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын, Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас; Вы забіраеце грахі свету, атрымаць нашу малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

### Збіраць

**Давайце малімся.**

Амін.

## Літургія Слова

### Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякую Богу.

Адказна псальма

## Catalan (Català)

### Kyrie

**Senyor, tingueu pietat.**

Senyor, tingueu pietat.

**Crist, tingueu pietat.**

Crist, tingueu pietat.

**Senyor, tingueu pietat.**

Senyor, tingueu pietat.

### Glòria

Glòria a Déu en el més alt, i a la terra la pau a la gent de bona voluntat. Us lloem, Et beneim, Us adorem, Us glorifiquem, Us donem les gràcies per la vostra gran glòria, Senyor Déu, rei celestial, Oh Déu, Pare Totpoderós. Senyor Jesucrist, només fill engendrat, Senyor Déu, xai de Déu, Fill del Pare, Es treu els pecats del món, tenir pietat de nosaltres; Es treu els pecats del món, rebre la nostra pregària; Esteu asseguts a la mà dreta del Pare, tenir pietat de nosaltres. Per a vosaltres, només sou el Sant, Vostè sol ets el Senyor, Vostè sol és el més alt, Jesucrist, amb l'Esperit Sant, En la glòria de Déu Pare. Amen.

### Reunir

**Preguem.**

Amen.

## Litúrgia de la paraula

### Primera lectura

La paraula del Senyor.

Gràcies a Déu.

Salm responsorial

## Belarusian (беларуская мова)

Другое чытанне

Слова Господа.

Дзякую Богу.

Евангелле

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Чытанне ад Святога Евангелля**  
паводле Н.

Слава табе, Госпадзе

**Евангелле Госпада.**

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус  
Хрыстос.

Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька  
Усемагутны, вытворца нябёсаў і  
зямлі, з усіх рэчаў бачна і  
нябачныя. Я веру ў аднаго  
Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны  
нараджаны Сын Божы,  
Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх  
уздостаў. Бог ад Бога, Святое ад  
свяцла, Сапраўдны Бог ад  
сапраўднага Бога, нарадзіўся, не  
выраблены, канструктаваны з  
Айцом; Праз яго ўсё было  
зроблена. Для нас мужчын і для  
нашага выратавання ён сышоў з  
нябёсаў, і Святы Дух быў  
увасабленым Панны Марыі, і стаў  
чалавекам. Дзеля нашага яго  
ўкрыжаваны пад Понціем  
Пілатам, Ён пацярпеў смерць і  
быў пахаваны, і зноў падняўся на  
трэці дзень у адпаведнасці са  
Святога Пісання. Ён узышоў у  
неба і сядзіць у правай руцэ  
Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава

## Catalan (Català)

Segona lectura

La paraula del Senyor.

Gràcies a Déu.

Evangeli

**El Senyor estigui amb tu.**

I amb el teu esperit.

**Una lectura del Sant Evangeli**  
segons N.

Glòria a tu, Senyor

**L'evangeli del Senyor.**

Elogi a vosaltres, Senyor  
Jesucrist.

Professió de fe

Crec en un Déu, El Pare

Totpoderós, fabricant del cel i de  
la terra, de totes les coses  
visibles i invisibles. Crec en un  
Senyor Jesucrist, L'únic fill de Déu  
engendrat, Nascut del pare abans  
de totes les edats. Déu de Déu,  
Llum de la llum, Veritable Déu del  
veritable Déu, Engendrat, no fet,  
consubstancial amb el Pare; A  
través d'ell es van fer totes les  
coses. Per als homes i per a la  
nostra salvació va baixar del cel, i  
per l'Esperit Sant estava  
encarnat de la Mare de Déu, i es  
va convertir en home. Pel nostre  
bé, va ser crucificat sota Pontius  
Pilat, Va patir la mort i va ser  
enterrat, i es va tornar a aixecar  
el tercer dia D'acord amb les  
Escriptures. Va ascendir al cel i  
està assegut a la mà dreta del  
pare. Tornarà a la glòria per jutjar  
els vius i els morts i el seu regne

### Belarusian (беларуская мова)

судзіць пра жыццё і памерлых I ў яго царства не будзе канца. Я веру ў Святога Духа, Господа, даверу жыцця, які ідзе ад бацькі і сына, Хто з бацькам і сынам абажаны і праслаўляеца, які размаўляў праз прарокаў. Я веру ў адну, святую, каталіцкую і апостальскую царкву.  
Прызнаюся адно хрост за прабачэнне грахоў I я з нецярпеннем чакаю ўваскращэння памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

Гамалія

Універсальная малітва

**Мы молімся Госпаду.**

Господзе, пачуй нашу малітву.

**Літургія Эўхарыстыі**

Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам  
назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і сёстры),  
што мая ахвяра і ваша можа  
быць прымальным для Бога,  
Усемагутны бацька.**

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў  
вашых руках За пахвала і славу  
Яго імя, Для нашага добра і  
дабро ўсяго Яго Святога  
Касцёла.

Амін.

**Эўхарыстычная малітва**

**Гасподзь быць з вамі.**

I з вашым духам.

### Catalan (Català)

no tindrà cap fi. Crec en l'Esperit Sant, el Senyor, el donant de la vida, Qui procedeix del Pare i del Fill, que amb el pare i el fill són adorats i glorificats, qui ha parlat a través dels profetes. Crec en una església santa, catòlica i apostòlica. Confesso un bateig pel perdó dels pecats I espero la resurrecció dels morts i la vida del món que ve. Amen.

Homilia

Oració universal

**Preguem al Senyor.**

Senyor, escolta la nostra pregària.

**Litúrgia de l'Eucaristia**

Oferta

Beneït Déu per sempre.

**Pregar, germans (germans i germanes), que el meu sacrifici i el teu pot ser acceptable per a Déu, El Pare Totpoderós.**

Que el Senyor accepti el sacrifici a les vostres mans Per l'elogi i la glòria del seu nom, pel nostre bé i el bé de tota la seva Santa Església.

Amen.

Oració eucarística

**El Senyor estigui amb tu.**

I amb el teu esperit.

## Belarusian (беларуская мова)

**Падніміце сэрца.**

Мы падымаем іх да Госпада.

**Давайце падзякуем Госпаду Богу нашаму.**

Гэта правільна і справядліва.

Святы, святы, святы Гасподзь  
Бог гаспадароў. Неба і зямля  
поўныя вашай славы. Хосана ў  
самым высокім. Блаславёны той,  
хто прыходзіць у імя Госпада.  
Хосана ў самым высокім.

**Таямніца веры.**

Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, і вызнайце сваё  
ӯваскрасенне Пакуль ты зноў не  
прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо  
гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы  
абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, Пакуль ты зноў не  
прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас,  
Збаўца свету, бо ваш крыж і  
ӯваскрасенне Вы вызвалілі нас.  
Амін.

**Абрад Камунії**

**Па камандзе Збаўцы і  
утвараецца боскім вучэннем, мы  
адважваемся сказаць:**

Наш бацька, які мастацтва на  
небе, Святы - гэта імя Тваё;  
Прыходзь Валадарства,  
прыходзіць, твой будзе зроблена  
на зямлі, як на небе. Дайце нам у  
гэты дзень наш штодзённы хлеб,  
І даруй нам нашы парушэнні, як  
мы даруем тым, хто парушае  
нас; і вядзе нас не ў спакусу, Але  
пазбавіць нас ад зла.

## Catalan (Català)

**Aixeca el cor.**

Els aixequeu cap al Senyor.

**Donem gràcies al Senyor, Déu  
nostre.**

És correcte i just.

Sant, sant, Sant Senyor Déu dels  
amfitrions. El cel i la terra estan  
plens de la vostra glòria.

Hosanna al més alt. Feliç el que  
ve en el nom del Senyor.  
Hosanna al més alt.

**El misteri de la fe.**

Proclamem la vostra mort,  
Senyor, i professar la vostra  
resurrecció Fins que tornis a  
venir. O: Quan mengem aquest  
pa i bevem aquesta tassa,  
Proclamem la vostra mort,  
Senyor, Fins que tornis a venir. O:  
Salveu -nos, Salvador del món,  
per la vostra creu i resurrecció  
Ens heu alliberat.

Amen.

**Ritu de comunió**

**A l'ordre del Salvador i format per  
l'ensenyament diví, ens atrevim a  
dir:**

El nostre Pare, que art al cel,  
santificat sigui el teu nom; Vine el  
teu regne, El teu es farà a la terra  
com és al cel. Doneu -nos aquest  
dia el nostre pa diari, i perdoneu -  
nos les nostres faltes, Mentre  
perdonem els que ens han  
incorporat contra nosaltres; I no  
ens condueixi a la temptació,  
Però lliura'ns del mal.

### Belarusian (беларуская мова)

Дастань нас, Госпадзе, мы молімся, ад кожнага зла, ласкова прадастаўляйце мір у нашы дні, што, пры дапамозе вашай міласэрнасці, Мы можам быць заўсёды свабоднымі ад граху і ў бяспечы ад усяго бедства, як мы чакаем блаславёнай надзеі і прыход нашага Збаўцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава вашыя Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў вашым апосталам: *Mir я пакідаю цябе, мой мір, які я табе даю, не глядзіце на нашы грахі, Але на веру вашай царквы, і ласкова дайце ёй мір і адзінства у адпаведнасці з вашай воляй.* Якія жывуць і валадарыць вечна і векі.

Амін.

**Мір Господа заўсёды з табой.**

І з вашым духам.

**Давайце прапануем адзін аднаму знак міру.**

Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, дайце нам мір.

**Вось ягня Божае, Вось той, хто забірае грахі свету.**

**Дабрашчасныя - тыя, якія закліканы да вячэры бараніны.**

### Catalan (Català)

Lliura'ns, Senyor, preguem, des de tots els mals, concedeix la pau en els nostres dies, que, per l'ajuda de la vostra misericòrdia, Potser sempre estem lliures del pecat i segur de tota angoixa, Mentre esperem l'esperança beneïda i l'arribada del nostre Salvador, Jesucrist.

Per al regne, el poder i la glòria són teu ara i per sempre.

Senyor Jesucrist, Qui va dir als vostres apòstols: Pau et deixo, la meva pau et dono, No mireu els nostres pecats, però per la fe de la teva església, i concedeix la seva pau i unitat D'acord amb la vostra voluntat. Que viuen i regnen per sempre i sempre.

Amen.

La pau del Senyor estarà sempre amb vosaltres.

I amb el teu esperit.

Oferim mútuament el signe de pau.

Xai de Déu, es treu els pecats del món, tenir pietat de nosaltres.

Xai de Déu, es treu els pecats del món, tenir pietat de nosaltres.

Xai de Déu, es treu els pecats del món, concediu -nos la pau.

Vet aquí el xai de Déu, Mireu el que treu els pecats del món.

Feliços els cridats al sopar del xai.

### Belarusian (беларуская мова)

Госпадзе, я не варты што вы  
павінны ўвайсці пад мой дах, Але  
толькі кажа, што слова і мая  
душа будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

### Заключныя абраады

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог  
дабраславіць цябе, Бацька, і  
Сын, і Святы Дух.

Амін.

Звалненненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце  
Евангелле Госпада. Ці: ідзі ў  
свеце, праслаўляючы Госпада  
сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў  
свеце.

Дзякую Богу.

### Catalan (Català)

Senyor, no sóc digne que hauríeu  
d'entrar sota el meu terrat, Però  
només diuen la paraula i la meva  
ànima es curarà.

El cos (sang) de Crist.

Amen.

Preguem.

Amen.

### Ritus final

Benedicció

El Senyor estigui amb tu.

I amb el teu esperit.

Que Déu Totpoderós us beneeixi,  
El Pare, i el Fill i l'Esperit Sant.

Amen.

Acomiadament

Sortiu, la massa s'acaba. O: Aneu  
i anuncia l'evangeli del Senyor. O:  
Aneu en pau, glorificant el Senyor  
per la vostra vida. O: anar en  
pau.

Gràcies a Déu.